

на кожным уроку тэксту як асноўнага дыдактычнага матэрыялу для ўспрымання і засваення яго інфармацыі (пашырэнне кругагляду, выхаванне грамадзяніна), для выяўлення і аналізу моўных адзінак, іх месца і ролі ў тэксле (практычнае засваенне курса беларускай мовы), для ўзору тэкстатворчасці вучняў.

Асноўнай крыніцай тэкстаў для вучняў і настаўніка выступаюць практикаванні, і наша задача – устанавіць іх месца, тыпы паводле зместу, стылю, ці вызначыць рэалізацыю тэкст-цэнтрычнага прынцыпу пры складанні падручніка.

Тэксты ў падручніку па беларускай мове для 5 класа [1] – гэта найперш вучэбныя тэксты як разнавіднасць тэкстаў, ці гэта адзінкі навучання тэкставай дзеянасці, вучэбнай тэкставай камунікацыі, цэнтральны кампанент падручніка і кожнага ўрока беларускай мовы [2, с. 68]. У сваю чаргу, яны падзяляюцца на асноўныя і дадатковыя. Першы тып – гэта тэксты з навуковай інфармацыяй, якая даводзіцца ў выглядзе азначэнняў, правілаў, каментарыяў, неабходных для засваення і адначасова важных для вучняў як узору для правільнага і дакладнага афармлення навуковых палажэнняў.

А вось аналіз 229 практикаванняў падручніка паказвае, што з іх 159 з тэкстовым матэрыялам і што гэта складаная сістэма, якая прадстаўлена ў асноўным вершаванымі і празаічнымі тэкстамі мастацкага стылю, радзей публіцыстычнага, рознай тэматыкі, часцей пра мову, знакамітых асоб, радзіму, прыроду). Тэксты ў падручніку служаць крыніцай новай інфармацыі для яе засваення, а выкананне разнастайных заданняў-тэкстаў дапамагаюць развіваць навыкі чытання, асэнсавання зместу, пераказу, аналізу і інтэрпрэтацыі прачытанага, месца і ролі моўных сродкаў.

Такім чынам, тэкстацэнтрычны прынцып дастаткова поўна рэалізуецца ў падручніку, хоць маюцца ўсе падставы для яго пашырэння.

Літаратура

1 Валочка, Г. М. Беларуская мова : вучб. дапам. для 5 класа ўстаноў агульной сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання: у 2 ч. – Ч. 1 / Г. М. Валочка, В. У. Зелянко, С. В. Мартынкевіч, С. М. Якуба. – Мінск : НІА, 2019. – 147 с.

2 Ляшчынская, В. А. Методыка выкладання беларускай мовы. Маўленне : вучб. дапам. / В. А. Ляшчынская. – Мінск : РІВШ, 2009. – 168 с.

K. A. Барысенка

Навук. кір. А. М. Мельнікава,
д-р філал. науک, професар

ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМ ПРОЗЫ ВІКТАРА КАЗЬКО

Віктар Казько – адзін з самых вядомых і адораных беларускіх пісьменнікаў, прадстаўнік інтэлектуальнай плыні ў айчыннай літаратуры. Вызначальным у творах В. Казько стаў вопыт перажытага ў вайну, вопыт ваеннага дзяцінства. Найбольш паказальны ў гэтым плане – аповесць “Суд у Слабадзе” і раман “Хроніка дзетдомаўскага саду”. Часам канцэптуальны пошук пісьменніка мае форму маральнага суда. У гэтым плане да вышэй пералічаных твораў трэба аднесці і раманы “Неруш” і “Бунт незапатрабаванага праху”.

У творах празаіка заўсёды асэнсоўваюцца складаныя этычныя пытанні. Творчая манера В. Казько відавочна вылучаецца на фоне іншых беларускіх празаікаў. Для яе характэрны складаная сюжэтная, жанравая, вобразная структура, эксперимент, форматворчасць. У творах празаіка спалучаюцца элементы прыпавесці і парабалы, міфалагізацыя, рэтраспектыўны анализ, ускладнены мастацкі час, “плынь свядомасці”. Вызначальная тэматыка твораў В. Казько – чалавек і грамадства, ваеннае дзяцінства, чалавек і прырода, чалавек і гісторыя.

Часта аб'ектам мастацкай увагі пісьменніка выступае боль. Гэта аповесці “Высакосны год”, “Аповесць аб беспрытульным каханні”, “Суд у Слабадзе”, раманы “Хроніка дзетдомаўскага саду”, “Бунт незапатрабаванага праху”.

Этапнай у творчасці В. Казько стала аповесць “Суд у Слабадзе”, твор у значнай ступені аўтабіографічны. Гэта твор вельмі цяжкі ў псіхалагічным плане, прасякнуты болем і пакутамі.

Экалагічная тэма ўздымаеца пісьменнікам у аповесцях “Цвіце на Палессі груша”, “Выратуй і памілуй нас, Чорны бусел”, рамане “Неруш”. Аўтар разважае пра канфліктнасць узаемаадносін чалавека і прыроды. Значнае месца ў рамане адведзена ўзнаўленню міфалогіі Палесся.

Асноўная тэма рамана “Хроніка дзетдомаўскага сада” – тэма дзяцінства, аблепенага вайнай, узаемаадносін чалавека і прыроды, асэнсаванне чалавека ў кантэксле гісторыі. Твор вылучае ўскладнены раманны час, сумяшчэнне розных часавых пластоў. Тут і міфалогія, і рэвалюцыі, і войны, і сучаснае, і так званы “аўтарскі” час (асэнсаванне працэсу творчасці).

Праблема чалавечай адзіноты асэнсоўваеца В. Казько ў рамане “Бунт незапатрабаванага праху”. Гэта твор пра духоўную стомленасць чалавека, пра пошуки сябе. Шмат увагі надае пісьменнік маральна-этычным пытанням.

Д. І. Белазорчык

*Навук. кір. В. А. Ляшчынская,
д-р філал. навук, прафесар*

СІСТЭМА ПРАКТЫКАВАННЯЎ ПА ФАНЕТЫЦЫ Ў ПАДРУЧНІКУ

Вывучэнне фанетыкі як першага раздзела школьнага курса беларускай мае на мэце вы-працоўку вымаўленчых навыкаў і ўменняў, фарміраванне і выхаванне “маўленчай асобы вучня, яго ментальнасці і самаідэнтыфікацыі” [1, с. 57]. З ліку шматлікіх сродкаў, метадаў, прыёмаў і іншых метадычных паняццяў пры навучанні фанетыкі беларускай мовы асаблівай увагі заслу-гоўваюць практикаванні, дзякуючы якім адбываеца засваенне тэарэтычных пытанняў па фане-тыцы ва ўзаемасувязі з арфаэпіяй, графікай, арфаграфіяй, выпрацоўваюцца навыкі і ўменні вы-маўляць, выдзяляць і харектарызаваць гукі; засвойваць нормы і правілы іх спалучэння, вызна-чаць фанетычны і літарны склад слова, месца націску ў параўнанні і адрозненні ад рускай мовы. Аднак вырашэнне па스타ўленых задач навучання фанетыкі можа быць ажыщёўлена не праста наборам практикаванняў і іх выкананнем, а менавіта выкарыстаннем сістэмы практикаванняў. Нас зацікаўляе, як яна рэалізуецца ў падручніку па беларускай мове для 5 класа [2].

Аналіз практикаванняў падручніка дазваляе адзначыць: практикаванні складаюць сістэму, яны пабудаваны з улікам прынцыпаў (ад простага да складанага, ад калектыўнага вы-канання да індывідуальнага, ад слова да тэксту як дадактычнага матэрыялу практикаванняў, ад аднаго да некалькіх заданняў, ад вуснага да пісьмовага выканання паасобку ці ў спалучэнні. Засваенне матэрыялу раздзела забяспечваеца выкананнем у дастатковай колькасці і рознага тыпу практикаванняў паводле розных паказчыкаў і заданняў да іх. Мэта сістэмы практика-ванняў – давесці да аўтаматызму фанетычныя навыкі і выпрацаваць уменні пашираць арфа-эпічныя і арфаграфічныя веды, атрыманыя пры вывучэнні фанетыкі на лексічны, фразеа-лагічны і граматычны матэрыял – увесь матэрыял іншых узроўняў. Асаблівае месца займаюць практикаванні па выпрацоўцы навыкаў фанетычнага аналізу слоў у яго разнавіднасцях і па-водле этапаў яго правядзення, што асабліва важна для арганізацыі вусных і пісьмовых творчых прац вучняў, па выразным і лагічным чытанні.

Літаратура

1 Ляшчынская, В. А. Методыка выкладання беларускай мовы / В. А. Ляшчынская, 3. У. Шведава. – Мінск : РІВШ, 2007. – 252 с.